

# проза

проза

## Уладзімір Сыцяпан



...у майм жыцьці  
шмат што паўтараеца...

## Водар намаліванай кветкі

### ХАЦЕЛАСЯ НАПІСАЦЬ ПРА...

...халодныя, выстужаныя ледзяным ветрам, вясковыя могілкі...

...крыжы нябесна-сіняга колеру.

...птушку на плячы крыжа.

Птушка сядзіць нерухома. Нашатораная. Яна вартуе халодную маўклівасць. Птушка такая маленькая, што нават ракаўка маіх далоняў для яе звязлікая.

Абледзянелая галінка бярозы гайдaeцца, б'еца аб агароджу, і ледзь чутна зывініць... А на крыжах і шэрых помніках у парцалянавых эліпсах парудзелыя паўсъцёртыя партрэты... Шмат з майм

прозвішчам. Помнікі і крыжы абступілі мяне з усіх бакоў.

А бярозавая галінка зьвініць, быццам чаркі чокаюцца. Ведаю, што на хаўтурах і могілках чокацца нельга. У роце зъяўляеца прысмак гарэлкі.

Прывід вёскі...

Я столькі разоў маляваў яе, што памяць, незалежна ад майго жаданьня, упісвае, умалёўвае абрывы дахаў, калодзежаў, слупоў у існуючы краявід. З гэтым немагчыма змагацца. І таму я пачынаю глядзець на птушку – маленъкую, як кулачок дзіцяці...

Адно на вясковых могілках, у царстве памерлых, і можна яшчэ ўбачыць сапраўдны нябесна-сіні колер.

Ідзе напрасткі па рудой траве мужчына з касой на плячы. За ім бяжыць кудлаты сабака. Разумею – гэта прывіды... але іду напярэймы. Хочацца пагаварыць...

...восем, а можа дзевяць... Расплюшчваю вочы і разам са съятлом, з ціканьнем ходзікаў у суседнім пакоі, з гудзеньнем пчолаў, з пахамі саду, бульбоўніку, кропу, кветак пад вонкамі, лесу, травы, скошанай і няскошанай, мяне пачынае перапаўняць пачуцьцё раней невядомае.

Яно настолькі ўсеабдымае і глыбокае, што на вачах зъяўляюцца сылёзы. Яны бягуць па шчоках, падаюць на падушку. Але я ўпэўнены – іх ніхто ня ўбачыць.

Гляжу на падлогу ў сонечных плямах, на стракатыя дыванкі, на надзымутую гарачым паветрам падсіненую гардзіну, у якой хістаецца съляпучасонца. Ціўкаюць вераб’і. Зіхціць шкло. За шклом – фотакарткі. Мноства вялікіх і маленъкіх здымкаў...

Я не хачу паміраць! Па-мі-раць?

Съятло, съятло, съятло... Для мяне съятло, съвет, съята...

Няма дзеда, бабы, бацькі...

Няма дзедавай хаты...

Няма вёскі...

Няма! Хацелася напісаць пра страты і шчасьце. Я хаваў гэта ў памяці, хаваю – бо разумею, што перадаць шчасьце і боль не змагу. Пакуль не змагу...

...разбураны квартал Верхняга гораду, прапахлы друзам, тынкам і восеніскай лістотай. Цемра. Позыня восень. Каstryчнік, ці нават лістапад. Нас чацьвёра, ў нас тры бутэлькі віна, жменя цукерак, пачак пячэніні.

Холад. Сабачы холад! Гэтым вечарам нам няма куды падзецца, няма дзе прыткнунца. І таму мы тут. Вечер, альтанка. Графік Ігар, піяністка Ганна, маставчка Жана і я. Бутэлька пераходзіць з рук у рукі. Багема. Калі б ня холад, то...

Пацалункі і тыя кіслыя, як воцат. А яшчэ пачаўся дождж са снегам.

Нечакана з цемры да альтанкі падышлі п’яны араб, Ахмед ці Мухамед, і наш суайчыннік у скуранным паліто. Араб не разумеў што да чаго, адно лісьліва пасымхаўся. Суайчыннік частуе нас гарэлкай і

бутэрбродамі, заліцаецца да бландзінкі Жаны і прапануе абрааваць араба. Проста тут у альтанцы, у зруйнаваным квартале Верхняга гораду.

Ігар Ліберман, які мог прасльпяваць ці не палову рэпертуару бітлоў, які ненавідзіць арабаў, кідаецца на незнаёма ў скуранным паліто. Лезу ў бойку і я. Мы качаемся па зямлі, па бітай цэгле... Суайчыннік выправаўся і зьбег. Мы ня кінуліся яго даганяць.

П'яны араб падчас бойкі спаў у альтанцы на плячы піяністкі.

Кісле віно з прысмакам крыві. Весела. Горача.

Прасльпект. Сьветла. Запіхваем араба ў таксоўку.

Нам ня хочацца разьвітвацца, але холад. Сабачы холад...

...мужчыну, які прачнуюцца раней звычайнага, пагаліўся і выйшаў з дому.

У яго дзень нараджэння. Пад нагамі хрубасьціц сіні сънег. Сорак пяць – гэта шмат? Сорак пяць – гэта калі ня большая, то лепшая, самая значная палова жыцьця.

Ён блукае па горадзе. Сядзе ў таксоўку, але перадумвае ехаць. Сіні сънег рыпіць. Трамвай ледзь сунецца. Тралейбус ледзь паўзе. Прыпінкі раздражняюць, як прапушчаныя літары ў словах.

Мікрарайён. Знаёмы краявід. Поле і цёмныя плямы камянёў на сьветлым сънезе. На гэты краявід ён глядзеў дзесьць гадоў. Пісаў і глядзеў, а потым зноў пісаў.

На пад'яздзе кодавы замок, якога раней не было. Мужчына абыходзіць дом, сядзе на скрыню пад вокнамі сваёй былой кватэры, глядзіць на поле, на камяні, на сънег...

Ён думае пра анёлаў, у існаваньне якіх верыў у дзяцінстве.

Анёлы. А-нё-лы. Гэта з іх белых крылаў съплецца белы сънег. Так казала мама.

Мужчына падымает галаву. Лёгкія съняжынкі падаюць на очы, растаюць.

Яму хочацца ізноў паверыць у існаваньне анёлаў.

Яму здаецца, што ён іх нават бачыць...

...жахлівыя сны... Ад іх цела робіцца непаслушным, а думкі зьнікаюць у пачуцьцях. Пачуцьці нішчаць логіку, разъядаюць яе, як кіслата пласти масу. Пасля гэтых сноў раблюся ніякім. Ні пісаць, ні маляваць, ні размаўляць ня здатны. Аловак выпадае з пальцаў, літары складаюцца ў словаў, а вось словаў ў сказы – не!..

І таму я ня съплю. Прахопліваюць ў дзіве ці ў трыв гадзіны. П'ю моцную каву, апранаюць і выходжу з будамі ў парк да ракі. Хутка іду па цёмным змрочным парку, скарачаю шлях – шыбую напрасткі. На вобмацак чапляю на кручкі белы хлеб, закідаю буды. Ціхія ўсьпіёскі рыбы. Каля шароў на прыстані – п'яны съмех. Цішыня. Чуваць, як лодкі б'юцца адна аб адну бартамі.

Абапіраюць на парапет. Запальваю цыгарэту і гляджу на буды...

Дзіўна... рыба бралася, хапала з дна пакамечаны белы хлеб, і я выцягваў вялізных ляшчоў, сазанаў, кілаграмовых плотак і карасёў.

У сем – дома. Сынедаў і на працу. Сустрэчы, паперы, людзі, грошы – праца... А потым – шпіталь... Палата на два вакны, два ложкі, адзін не засланы, а на другім – ён. Пяцьдзесят гадоў, а ён зусім нямоглы, слабы: рэшткі, абalonка...

Я рассказываю яму, съмяротна-хвораму, пра рыбалку, падрабязна-падрабязна, цягну час. Хочацца зьбегчы, нясьцерпна не глядзець яму ў вочы. Невыносна сачыць, як зъбягае з крапельніцы ў артэрью над ключыцай морфій па празрыстай трубачцы.

Зрэдку ў ягоных вачах мільгае разуменне і зынікае абыякавасць...

Тым летам рыба бралася, як ніколі.

Самы вялікі лешч злавіўся за дзень да ягонае съмерці.

...хударлявага маленъкага хлопчыка на бясконцым беразе вялікага шэра-блакітнага мора...

Хлопчык лепіць, будзе з мокрага цяжкага пяску, які наліпае на длані, съцены, а потым цёмную вежу. Палац ці сабор? Пакуль не зразумела... Сумна крычаць чайкі. Будаўнік такі маленъкі ў бясконцым краявідзе — як кропка, кропля, рыска. Ён захоплены справай, заняты, заглыблены ў яе. Ён не глядзіць на мора. А там паміж берагам і даляглядам нараджаецца хваля. Яна бяжыць з глухім шэптам да берагу. Шоргат ракавак, пяску – і хваля разъбівае, руйнуе тое, што хлопчык не пасыпей дабудаваць. Разгубленасць і мора ў вачах малога. Перад ім рэшткі сабору і хваля, якая з белым шумам спаўзае і съцягвае ў мора плён працы...

Крычаць чайкі.

Ён будзе спачатку. Працуе хутчэй. Сыпяшаецца. Гурба пяску пачынае набываць форму. Съцены, палова вежы... Ён не глядзіць на мора. Набягае хваля, як коўдра накрывае сабор з недабудаванай вежай – белая pena ўздоўж бясконцага ў два бакі берагу.

Хлопчык упартка насыпае, будзе, прыгладжвае, съцены, вежу... Трэба пасыпець да хвалі. Яна ідзе. Большая за папярэднія.

З трэсачак робіцца крыжык. Хваля зусім блізка. Чуцен яе шоргат і шэпт. Ён пасыпвае паставіць крыжык на вежу...

Хваля застывае, спыняеца...

Крычаць чайкі.

Хваля ссоўваецца ў мора.

Бясконцы краявід. На беразе сабор з мокрага пяску. Хлопчык гуляе з ракаўкай. Ён сядзіць на кукішках і глядзіць на далягляд...

...акуратны, пабелены паркан з чорным дротам у тры ніткі, які аддзяляў тэрыторыю вайсковай часткі ад гораду. Ноччу ўздоўж паркану па асфальтавай сцежцы хадзілі вартавыя са зброяй.

Вакно маёй майстэрні па начах было адчыненае, і я чуў крокі падкованых ботаў. Па кроках, амаль беспамылкова, мог сказаць, хто прайшоў пад вокнамі...

Курсант з Калугі, рэдзенъкія вусікі і рудыя бровы над каламутна-  
жоўтымі вачамі, узъненавідзеў майго земляка – малодшага сяржанта  
Пашку Гурбеля. Узъненавідзеў і пачаў зьдзеквацца з ціхага і стрыма-  
нага беларуса. Чапляўся да розных дробязяў...

Пашка не глядзеў мне ў вочы, калі сказаў, што суку-курсанта заб’е.  
Я паціснуў плячыма, не паверыў. Ды і хто ж у такое паверыць.

Ноч. Вакно насьцеж. Субота. Пераклійваю фоткі дзеячоў з Палі-  
тбюро на новыя месцы. Адзін памёр – усё мяняецца.

Крокі вартавога. Цок-цок-цок... Пашка Гурбель. Да вакна не іду,  
заняты, клей сохне...

Стрэлы. Короткая аўтаматная чарга. Тупат. Крыкі. Пашка  
падлавіў-ткі курсанта з Калугі, калі той вяртаўся з «самаходу», і  
пералазіў праз бетонны паркан.

Забіты курсант ляжаў у лужыне крыві на асфальце. Пашка з аўта-  
матам побач. Зубы бразгалі. Афіцэр ледзь здолеў вырваць зброю з  
рук малодшага сяржанта роты аховы.

Пасыля съледства Гурбель у брыгаду не вярнуўся.

Амаль год я глядзеў на адмеціну-выбоіну на бетоне, якую зрабіла  
куля. Выбоіна нагадвала вузкі лісьцік вярбы. Перад самым «дэмбелем»  
я замазаў выбоіну цэментам, а потым зафарбаваў.

...ваду тады яшчэ ня выпрамленай, не зьнявеченай, а таму і ня плыт-  
кай рэчкі Ліпа. Гэта яна – вада, цёплая зьверху і сьцюдзённая на дне,  
высмактала з мяне, дзвеяцігадовага, і майго крыху старэйшага сябра  
ўсе сілы. Цэлы дзень купаліся, бегалі, ляжалі, скакалі і плавалі на плёсе,  
побач з чорнымі вірамі. Калі ж вырашылі вяртацца дахаты, а гэта сем  
кіламетраў, то ледзь ногі цягнулі. Чэрвень. Сыпёка. Поль, а за ім лес.  
Ледзь сунемся. Валодзька – лесьнікоў малодшы сын – згадвае пра баць-  
каву схованку з ежай. Да яе, калі збочыць з дарогі, паўгадзіны хуткай  
хады. Есьці так хочацца, што вырашаем зрабіць крук...

А калі бацька забраў ежу і зьеў? Думаць пра гэта ня хочацца, але  
думаем...

Торбачка на месцы, пад елкай.

Добрая луста пакроенага расталага сала, зьвялыш пёркі зялёнай  
цыбулі, падсохлы хлеб і бутэлька з малаком. Па ежы бессаромна сноў-  
далі рудыя мурашкі...

Больш смачнага сала ня еў ніколі!

Больш смачнага хлеба ня еў ніколі!

А цыбуля?

А малако, на жаль, скісла. Сыпёка. Лета.

Як даўно гэта было? Як хутка праляцеў час? Малодшага сына лесь-  
ніка – сямнаццацігадовага Валодзьку Семчанку – на вясельлі стры-  
ечнай сястры забілі нажом у сэрца.

...птушак, якія ня ведаюць літараў, а таму ня ўмеюць чытаць.

Шэрыя, белыя, з адмарожанымі зьнявеченымі лапкамі галубы, ве-  
раб’і, стракатыя сініцы зьляталіся з парку, з дахаў і двароў на маленькі

гаўбец з балюстрадай съцюдзёнымі і адліжнымі зімовымя дніямі. А вось адкуль прылітаў шэры сокал, прыгожы, як егіпецкая скульптура – невядома.

Гаспадар кватэры з ампірным гаўбцом – глухаваты стары: высокі, з белай галавой і бясколернымі вачымі. Нават у самы моцны мароз, у завею стары адчыняў дзъверы на гаўбец і сыпаў птушкам семкі, па якія ездзіў на Камароўку, крупы, выносіў і кідаў дробна парэзанае несалёнае сала, хлеб. Птушкі яго зусім не баяліся. Сініцы – палахлівыя, як матылькі, хапалі ежу проста з далоняў і ўдзячна цікалі. А калі прылітаў сокал, гэта бывала ня часта, гаспадар кватэры на перадапошнім паверсе радаваўся яму, як дарагому госьцю.

Кватэру з птушкамі давялося разъмяняць. За яе прапанавалі дзъве дзвівоухпакаёўкі.

Стары пасварыўся з жонкаю. Ён настойяў на тым, каб пляменыніца пайшла ў кватэру на першым, а ён з жонкай – у кватэру на трэцім, бо там ёсьць які ні які гаўбец. І ня важна, што кватэра ў іншым раёне, ня важна што на трэці даводзіцца хадзіць пешкі, а ня ездзіць ліфтам... Там ёсьць гаўбец!

Стары ўпэйнены – птушкі яго знайдуць, абавязкова.

Спачатку галубы, потым вераб'і з сініцамі, а потым — можа і шэры сокал...

## ПІВОНЯ

Японскі паэт-валацуга Мацуа Басё ўбачыў півоню з малочна-белымі язычкамі пялёсткаў і пчалу... Убачыў у сямнаццатым стагоддзі. Бурштынавая пчала з вялікай неахвотай выпаўзала з самага сэрца кветкі... Паэт напісаў верш з сямнаццаці складоў – хайку. Півонія і пчала зрабіліся несъяротным трохрадкоўем, якое ўваходзіць ці не ва ўсе анталогіі японскай паэзіі.

Кітайскі мастак, каліограф і паэт Цы Бай-Шы хутчэй за ўсё ведаў хайку Басё пра півоню і пчалу. За сваё амаль стогадовае жыццё мастак шмат разоў маляваў півоні на бамбукавай і рысавай паперы. Ружовыя, белыя, залацістыя кветкі Цы Бай-Шы здаюцца вільготнымі і духмянымі. Напрыканцы доўгага жыцця ў тысяча дзесяцьсот пяцьдзесят шостым годзе Цы Бай-Шы стварыў ці не апошні партрэт залаціста-ружовай півоні з ярка-блакітнымі лістамі... Мастак быў зусім нямоглы, кепска бачыў, але здолеў лічанымі ўзмахамі пэндзля перанесыці на паперу хараштво кветкі...

Беларускі мастак-самавук з Давыд-Гарадку Барыс Сыса хайку Мацуа Басё пра півоню і пчалу не чытаў і ня чуў, акварэльных кветак кітайца Цы Бай-Шы, магчыма, аніколі ня бачыў. А вось намаляваў шольсій, ляўконій, аксамітак, акцыніяў ды півоняў на дыкставых прамакутнічках – не пералічыць. Руплівасыць, стараннасць і талент мастака з берагоў Гарыні дадалі прыгажосці на белым съвеце...

Тысяча дзеўяцьсот семдзесят пяты год мінулага стагоддзя. Я вучуся на другім курсе мастацкай вучэльні.

Халодны сакавік. Менск шэры, як размытая па абгортачнай паперы, а потым размазаная туш. А Камароўка, акрамя таго, што шэрая, яшчэ і брудная.

Сынег. Дождж. Вецер. Калюгі. Сымецыце...

Хаджу на Камароўку маляваць. Спynюся, дзе зацішней, накрэмзаю алоўкам колькі накідаў, пахукаю на чырвоныя пальцы і сунуся далей. Гамана. Няўтульнасьць. Нарэшце прыціскаюся сыпінаю да парожніх скрыняў. Перад маймі вачыма жанчыны ў чорных кожухах з кучаравымі каўнярамі – яны гандлююць насеньнем кветак. Палатнінныя торбачкі – шэрыя, і з кожнай вытыркаецца дыктавы прамакутнік з партрэтам кветкі. Сыцёрліся з памяці твары гандлярак, а вось яркія партрэты кветак засталіся... Запаміナルныя, як раны-апёкі. Партрэты гваздзікоў, вяргіняў, шольсіяў, аксамітак і півоняў апяклі зрок, засталіся ў памяці.

Тады я ня ведаў, чаму прымітыўныя малюнкі мастака-самавука так кранаюць. Ня ведаў... Хадзіў ад кветкі да кветкі і глядзеў. Захапляўся бессаромнай чырванью, блакітам, сінечай, бэзавасыцю і ўяўляў штыкетнік палісадзіку, лета, пчол і пахі, салодкія-салодкія...

У той дзень у мяне выцягнулі з кішэні пасьведчаныне з круглымі пячаткамі і чорна-белым тры на чатыры, фотаздымкам. У пасьведчаныні былі гроши – пяць рублёў. Спахапіўся, калі адчуў голад і вырашыў зьесьці гарачы піражок з мясам.

Крыўдна! Партрэты кветак пачалі расплывацца. Ледзь не расплачваўся. А ўсё таму, што хадзіў, як дурань з разяўленым ротам, дзівіўся.

У майм жыцьці шмат што паўтараеца.

І падзеі семдзесят пятага ўспылі далёка-далёка ад Менску, на беразе Міжземнага мора, аж праз чвэрць стагоддзя, напрыканцы жніўня двухтысячнага.

Звычайна я прыходзіў у той бар пасыля гатэльнай вячэры, на пачатку дзясяттай. Сыходзіў пад закрыцьцё, калі дзённая стома сыцірала з твараў афіцыянтаў і бармэна стрымана-ветлівия ўсьмешкі.

Кава, цыгарэты, віскі з лёдам, разъняволеная млявасыць...

І абыякавы да ўсяго Клінт Іствуд на чорна-белым фотаздымку.

Але той вечар склаўся інакш.

Па-першае. У бары было шматлюдна, як ніколі, і я ледзь знайшоў вольнае месца побач з парай гомікаў з Амстэрдаму і мажным дзядзькам у белай прыліплай да сыпіны кашулі без каўняра і рукавоў. Грымела музыка. Клін Іствуд на фота выглядаў абыякавым да ўсяго. Афіцыянты, звычайна павольныя і стрыманыя, лёталі ад столікаў да стойкі, а калі і спыняліся, дык адно, каб перавесыці дых.

Па-другое. Дзьве англічанкі, якія сядзелі на высокіх крэслах каля барнай стойкі, маладыя, гадоў па дваццаць з нечым, паглядалі на мяне з бессаромнай неабыякавасыцю.

Па-трэцяе. Каля аўтаматаў пры ўваходзе ішла гульня. Немцы, гішпанцы, зноў немцы, партугалец... Сыходзілі адны з расчараўаньнем на тварах – імгненна зъяўляліся іншыя. Аўтаматы з ненажэрнасцю глыталі і глыталі манеты, і колькасць тых, хто прайграў, павялічвалася.

Праз паўгадзіны я знаходзіўся ў tym стане, калі яшчэ ня п'яны, але ўжо і не цвярозы. Пачуцьці авбаstryліся да колкіх мурашак у кончыках пальцаў, да болю ў патыліцы.

Амстэрдамскія гомікі бавіліся півам і мілаваліся. Старэйшаму за пяцьдзесят, ён выгалены да непрыемнай склізкасці, на целе з роўным арэхавым загаром — ні валаска. Маладому за дваццаць: у яго падфарбаваныя вочы, чорныя валасы съцягнутыя на патыліцы ў доўгі хвост. Гомік съпляталі пальцы на стале і пазіралі адзін на аднога.

Англічанкі п'юць «Марціні». Пераміргваючы і глядзяць на мяне запрашальна. У прыгажэйшай праколаты язык, на кончыку зъяе бліскучы шарык, і тры шарыкі пабліскваюць вакол вільготнага пупа. У яе сяброўкі доўгі твар і кароткія ногі і рабацінне па ўсёй ружовай скурыві.

Замаўляю яшчэ віскі з лёдам. Англічанкі глядзяць на мяне запрашальна. Разумею, што час пазнаёміцца і пачаставаць іх «Марціні». А потым — будзе што будзе.

Месца каля аўтаматаў заняла старая немка ў бэзавым парыку і з ярка нафарбаваным на палову твару ротам. Побач з ёй сілавусы, ружоваскурый кавалер. Ён гуляў у карты.

Старая немка з вялізным ротам на драпежным твары ўпарты спрабавала раскласці на экране прамакутнікі з выявамі кветак. Ціскала кнопкі, звыкла цягнула на сябе гумовы рычаг – і чарговы раз прайгравала аўтамату. Яе калаціла ад злосці. Усьмешка і паблажлівы выраз даўно згаслы, съцерліся.

Зачараваны, гляджу на кветкі. Якія яны яркія ў задушлівых прыцемках бару! Яркія нават у сувоях тытунёвага дыму і рознамоўнай гамане наведнікаў. Яркія! Яркія, як?.. Яркія, як на прылаўку Камароўкі. Тысяча дзесяцьсот семдзесят пяты год: слота, вецер, халодны сакавік.

Півонія Мацуя Басё, з сэрца якой так неахвотна выпаўзае пчала... Півонія з блакітнымі лістамі кітайскага мастака Цы Бай-Шы, намаліваная ім напрыканцы жыцьця... Півонія Давыд-Гарадоцкага майстра-самавука Барыса Сыса...

Кветкі, пчолы, салодкі пах лета, бруд і съюжа сакавіцкай Камароўкі...

Я падышоў, каб замовіць «Марціні» і пачаставаць англічанак.

Лезу ў кішэню, каб дастаць партманетку. Абмацваю сябе, абшукваю кішэні: тры манеты па сто песетаў, ключ ад гатэльнага нумару, насоўка і расклад элек트рычак на Барселону.

Алес! Згубіў! Выцягнулі! Сорамна. Здаецца, што вуши пачырванелі.

Англічанкі адварнуліся і перашэптаўца. Потны таўстун у кашулі без рукавоў і каўняра пазірае нахабна-зьдзекліва...

Гляджу на стале, шукаю на лаве і на падлозе.

Адчуваю, што за мной пачынаюць сачыць бармэн і афіцыянт.

Сіавусы немец адыходзіць ад аўтамата, і прагна п'е піва з вялікага куфля. Яго фрау з драпежным выглядам душыць кнопкі і хапаеца за рычаг. Зноў пройгрыш.

Іду ў прыбіральню. Там амстэрдамскія гомікі стаяць каля рукамыйнікаў і трymаюць адзін аднага за... Твары салодкія да ванітаў. На мяне нуль увагі, быццам я ім сябар. «Пардон» і працягваюць лашчыцца. Парманеткі ў прыбіральні не знайшлося...

Вяртаюся на сваё месца і спрабую супакоіцца. Лічу да сотні... Углядаюся ў твары наведнікаў, а раптам хто знаёмы, хоць і разумею, што такога шчасця мне ня ўбачыць.

Немка прайграе ў чарговы раз. Бармен, афіцыянты, англічанкі, колькі гішпанцаў глядзяць на азартную старую без спачуваньня, як на чалавека, які пасылізнуўся пасярод вуліцы.

Немка хапае кіёк і б'е, б'е, калоціць у падлогу, лаеца тонкім голасам. Ёй карціць заехаць кійком па ненавісных аўтаматах, размалаціць, зьнішчыць, зруйнаваць...

Багатыя ня любяць губляць грошы. Ня любяць. Багатыя справядлівия адно ў дробязях...

Вяргіні, акцыніі, шольцыі, гвазьдзікі, настуркі і півоня... Басё, Цы Бай-Шы, палатняныя торбачкі з насеннем кветак, жывапіс мастака-самавука... Але ня варта съпяшацца. Трэба пераканацца, што не памыляюся... Глытаю сылізкі кавалачак лёду. Ні на кога не гляджу, прыслухоўваюся да таго, што адбываеца ня звонку маёй істоты, а ўсярэдзіне, у пустаце. Там, у цемры съядомасці плыве півонія з чуйнымі пялёсткамі, падобная да апёку. Гарачая кветка, гарачая, як рана-апёк.

У мяне на далоні трывалыя манеты, па сто песьетаў кожная. Падыходжу да таго аўтамату, за якім вар'яцела немка. Засоўваю ў шчыліну трывалыя манеты. Запальваюцца лямпачкі – узьнікаюць яркія прамакутнікі на блакітным экране. У кожным белым прамакутніку – кветка. Шапчу, як пароль: «Пі-во-ня», націскаю трывалыя кнопкі і цягну на сябе рычаг. Лямпачкі на імгненьне згасаюць, каб потым пачаць сутаргова мігцець. Усе дзеяць прамакутнікі запаўняюцца кветкамі.

Цішыня такая, што чуваць роўнае гудзеньне вентылятараў...

Дзіньканыне, грукат, звон...

З нетраў аўтамата пачынаюць сыпацца манеты.

Душа вяртаеца ў цела. Абалонка істоты напаўняеца крывёй.

«Майн Гот! Шайзэ!» – крык немкі за маёй съпінай.

Амстэрдамскія гомікі пляскаюць і кідаюцца ў абдымкі. Яны прысл

моктвающа адзін да аднога. Англічанкі съмяююща і робяцца непрыгожымі. На твары бармэна абыякавасьць і адсутнасць.

Выбіраю манеты і складаю слупкамі на барную стойку. У кожным слупку па тысячы песетаў, слупкоў сямнаццаць.

Пакідаю сабе трыв манеты, астатнія мяняю на папяровыя гроши. Разылічваюся...

На души ціха-циха.

Англічанка з праколатым языком дакранаецца плячом да майго пляча і нешта прамаўляе. Мне чуецца: «Я – твая».

Сыходжу ў задушлівую цемру паўднёвай ночы.

Ад'юс, англічанка з вільготным пупком, немка ў бэзвым парыку, амстэрдамскія гомікі, бармэн, афіцыянты, бутэлькі, попельніца з недапалкамі, шклянка з кропляй віскі на донцы...

Ад'юс! Чорна-белы Клінт Іствуд, абыякавы да ўсяго.

Японец Мацуа Басё ня ведаў кітайца Цы Бай-Шы, кітайскі мастак ня ведаў беларускага мастака-самавука Барыса Сыса, а той ня ведаў мяне...

Але была півоня.

У кожнага свая півоня...

## РЭЛАКСАЦЫЯ

Каханкі, якія нарэшце разам. Тут – на паўвысьпе, сярод азёраў, у гатэлі, ім ніхто не замінае мілавацца, адкрыта пазіраць, абдымацца і цалавацца. Сябар мармуровай прыгажуні часта браў яе руку і падносіў да сваіх вуснаў, дакранаўся то да тонкіх пальцаў, то да запясьця. Яна сцішвалася і прымала пацалункі, як належнае — ведала сваю цану, свой кошт. Яны сядзяць на лаве, глядзяць на дзікіх качак, слухаюць усхліпы хвалю і адчуваюць, як іх пачынае перапаўняць нясыцерпнае жаданье блізкасці. Яны не гавораць пра жаданье, яны разумеюць адзін аднаго бяз словаў, па дотыках рук, па позірках, па голасе...

Мужчына з круглай кораткапастрыжанай галавой на дужай шыі нерухома сядзіць у белым пластыковым крэсьле. Белы гатэльны халат павольна, а потым усё хутчэй спаўзае са сълізкай сыпінкі крэсла і падае на жвір. Часовы гаспадар халату не рэагуе. Ён глядзіць на возера, на нерухомыя рыбацкія чаўны, слухае аднастайныя ўсхліпы хвалю. Побач з ім яшчэ дзеўяць вольных, павернутых да возера, пластыковых крэслаў.

Барвовае сонца павольна, але бачна, апускаецца да выспаў, рас-

кіданых па возеры, да далягляду. Мужчына трymае у правай руцэ запаленую цыгарэту і праз аднолькавыя прамежкі часу падносіць яе да ablітага чырваньню твара, зацягаецца, пускае блакітны струменьчык дыму.

Высокая, прыгожая, у доўгай, колеру бляклых пялёсткаў півоні спадніцы, з аголенымі плячыма, на якія падаюць карычневыя ў чырвань валасы, жанчына ідзе па пляжы, па мокрым жвіры. Пасыля яе застаюцца маленькія акуратныя съяды. Жанчына вылучаецца, выпадае з шэрагу адпачынкі. Белыя мармуровыя плечы, рукі без упрыгожваньня: ні пярсыёнкаў, ні модных бранзалетаў, ні ланцужкоў. Шэрыя вочы, ледзь заўважны макіяж, чорныя бровы. Яна выглядае шчаслывай і не саромеецца гэтага, а таму заўсёды ўпэўненая і спакойная. Яна шмат съяеца з нечага вядомага адно ёй ці яе сябру.

Кожны дзень і кожны вечар мужчына з круглай кораткапастрыжанай галавой сядзіць на гатэльным пляжы. Перад ім шматкроп'і паплаўкоў, якімі абгароджана месца для купаньня. Вялікія буйкі нагадваюць галовы тапельцаў у гумовых шапачках. Сонечны дыск дакранаецца да далягляду і хутка хаваецца за ім.

Аднастайна плёхаюць у бераг хвалі. Са старых соснаў меланхалічна падае ігліца. Непадалёку навязаныя лодкі труцца адна аб другую, стукаюцца бартамі. Гатэльнага жыцця: музыкі, замежнае гаманы, бразгату, съмеху, на пляжы не чуваць. Вечер, бачны адно па хвалях, дзъyme з заходу. Ён нясе цяпло апошніх вечаровых промняў і падаеца залатым, як травянная гарбата ў шклянцы.

Мармуровая прыгажуня (ад сонечных промняў яе белая скора адно ледзь заўважна ружавее) прыдумвае гісторыі. Не, яна не літаратар, праста ёй падабаецца гэты занятак. З адной дэталі яна можа рабіць высновы, якія супярэчаць і зынішчаюць самі сябе. Яе захапляе павольная плын'я часу, адсутнасць падзеяў, фізічная напоўненасць жыцця пышчотаю і мілаваньнем і гісторыя, якую яна складае. Яна гуляе са словамі, як з каменьчыкамі. Вымаўляе іх, будзе ланцужкі сказаў, перрабірае азначэнні, мяняе прыметнікі. Хто ён – мужчына ў пластыковым крэсьле з цыгарэтай у кароткіх пальцах?

Мужчына кідае недапалак, устae з крэсла і нетаропка ідзе да блізкай вады. Хрубасыцяць растаптаныя ракаўкі. Ён пераступае першую нітку шматкроп'яў, наступную падымае над галавой і праходзіць у трохкунтнік. Яшчэ колькі кроکаў і над вадой – шырокія плечы і круглая, кароткапастрыжаная галава на дужай шыі. Трэцяя, апошняя нітка шматкроп'яў. Мужчына ціха, без усыплёску зынікае пад вадой і вынырае за вялікімі буйкамі.

Ён плавае амаль гадзіну ўздоўж берагу. Плавае без супыну, як у

басейне – ад борціку да борціку. На бераг выходзіць у глыбокім змроку. Вытрасае халат і апранае на мокрае цела. Белы халат закароткі, бо ён разылічаны, як і шмат што ў съвеце, на людзей сярэдніх. Мужчына ў халаціку камічна не выглядае, бо нагадвае спартоўца ў кімано. Святло запальнічкі выхоплівае засяроджана-задаволены твар. Маленькі пляцак закідваецца на плячо, і мужчына, як вартаўнік, ідзе з запаленай цыгарэтай да гатэлю па бетоннай съцежцы, асьветленай шарамі ліхтароў. Шкляныя дзвіверы разыходзяцца. Бліскучы ад штучнага мармуру хол, акварыумы з падсъветленай бірузовай вадой, па-вечароваму апранутыя замежныя турысты, музыка ў бары, што насупраць стойкі рэцэпцыі. Бляск, зъязнёне, гамана і ён – мужчына ў кароткім халаціку з жоўтым пляцаком і запаленай цыгарэтай. На сылізкай падлозе застаецца дробны пляжны жвір. Мігценъне кнопкі-лямпачак, і люстранны ліфт бязгучна нясе мужчыну на трэці паверх.

Гэты вялізны мужчына – частка краявіду. Такая, як лодкі, крэслы, пляж, выратавальнікі ў кепках колеру зваранай морквы. Яна не сачыла за ім, не цікавала, а менавіта назірала, як за лодкай, што пагойдваецца на цёплых хвалях, як за сонцам, якое хутка апаліць цёмны далягляд, а потым зьнікае да раніцы, да съвітання. Да съвітання жанчына ня будзе згадваць мужчыну, імя якога яна ня ведае, імя якому пакуль не дала... Яе будзе кахаць другі, і яна будзе кахаць, і ня будзе ніякіх думак пра краявід, пра... Будуць съплеценыя целы, вільготна-гарачыя, паслухмияныя, будзе скамечаная прасыціна і коўдра, якая спаўзае, сасылізгае на падлогу... Магчыма, ягонае імя – Збышак. У гуках ёсьць напоўненасць, грувасткасць, моц, і няма пяшчотнасці, вытанчанасці. Пан Збышак. Гэтае імя яму падыходзіць.

Ноч. Мяккая прыглушаная музыка. На высокіх крэслах, каля барнай стойкі мужчыны і жанчыны. Знаёмствы, пачастункі. Пазвоноўваюць кубікі лёду, гучыць съмех, часам сарамлівы, а часам нахабны, вясёлы. Афіцыянтка ў вузкай кароткай спадніцы ледзь пасыпівае мяняць попельніцы і прыносіць высокія піўныя келіхі.

Да раніцы мужчыну з круглай галавой на дужай шыі, ні гатэльная абслуга, ні адпачынкі з розных краінаў ня бачаць. Мужчына съпіць. Цукерка, пакінутая на падушцы ветлівай пакаёўкай, зъедзеная. Мужчына съпіць тварам да съцяны. Дужыя рукі абхопліваюць падушку, моцна съціскаюць яе, нават у чорным съне без выяву і гукаў.

Збышак увайшоў у залу рэстарацыі пад заканчэньне съяданку. Чорная майка, доўгія, вайсковага колеру шорты з мноствамі кішэній, сандалі на босыя ногі. Сеў за першы столік. Самотна-засяроджаны, як манах падчас ранішняй малітвы. Колькасць ежы на стале Збышака жанчыну ўразіла. Яна нават паднялася за кавай, каб зблізу разгледзець талеркі. Ён засяроджана і драпежна паглынаў ежу. Ніводнага

лішняга руху. Сківіцы аднастайна ходзяць, вочы пабліскуваюць, нібыта ў кожнае трапіла па кроплі алею. Мяса, шмат мяса, бульбы і салаты. Відэлец – у правай, а ў левай – кавалак мяса на рабрыне. Збышак перахапіў позірк мармурова-ружовай прыгажуні, і сківіцы на імгненьне спынілі аднастайны рух. Жанчына прайшла побач – на вуснах усьмешка. Сківіцы пачалі рухацца, пальцы ўзялі наступны кавалак мяса. Мужчына паглынаў ежу, а калі ён харчаваўся, то разважаць не атрымлівалася.

Мармуровая жанчына, апранутая ў дарогу, сядзела пад парасонам. Яна хавала вочы за чорна-бліскучымі акулярамі. У шкельцах адлюстроўваўся яе кахранак. На пластыкавым стале стаяў высокі келіх з падфарбаваным малінавым сіропам півам. Над залаціста-ружовым келіхам гулі восы. Жанчына не глядзела на злосных пасястых пачварак. Краявід з блізкім возерам, сосны, гатэль з ужо прыбраным, вольным нумарам, трава, пясок, ракаўкі, пахі, гукі – яна хацела запомніць іх – запомніць моцна, назаўсёды. Каб потым, шэрымі восенійскімі днямі, доўгімі зімовымі вечарамі ўваскращаць, бачыць у снах, згадваць, калі па ваконным шкле бягуць кроплі дажджу... Згадваць, бачыць сябе і яго, перажываць, пражываць гэтых дні яшчэ і яшчэ. Яна разумела – больш такое не паўторыцца, ня можа паўтарыцца, як немагчыма двойчы ўвайсьці ў адну і ту ю ж раку.

Збышак павярнуў круглу кароткастрыжаную галаву і правёў позіркамі вялікі белы аўтобус, які павольна ад'язджаў ад гатэлю. Ён пасыпей заўважыць мармуровую прыгажуню, яе профіль і аголенae плячо... Калі аўтобус зынік за дрэвамі, Збышак (а гэта было ягонае сапраўднае імя) пераапрануўся ў белы гатэльны халат і пайшоў на пляж. Белыя пластыкавыя крэслы гурбай стаялі пад чаратовай страхой бара. Мужчына плаваў дзівye гадзіны, а калі выйшаў з возера – яго хісталі. За вячэрый ён амаль ня еў. Пасьля вячэры сядзеў на пустэльным пляжы і паліў. Апоўначы падаўся на дыскатэку. У нумар вярнуўся з жанчынай гадоў трываліці. Ён спрабаваў прымусіць сябе ня думаць пра мармуровую прыгажуню... Блізкасці не атрымлівалася. Збышак заплаціў, і жанчына пакінула нумар.

Ноччу белы аўтобус стаяў на мяжы і чакаў мытнага дагляду. Мармуровая жанчына спытала свайго змрочнага кахранка: «Што цяпер робіць Збышак?» Мужчына зірнуў на гадзіннік: «Спіць... А што?» «А я думаю, не. Дарма ты не дазволіў запрасіць яго на танец. Дарма...» Замест адказу мужчына ўзяў прахалодную руку жанчыны і пацалаваў у далонь.

---